

Веснянка.

(Украинская народная песня.)

Русский текст Н. Френкель.

Обработка А. Луканина.

УМЕРЕННО

Ой, бежит ручьём вода,
не - ту сне - га, не - ту льда. Ой, во - да,
ой, во - да, не - ту сне - га, не - ту льда.

1. Ой, бежит ручьём вода,
Нету снега, нету льда.

• Ой, вода, ой, вода,
Нету снега, нету льда.

2. Прилетели журавли
И соловушки малы.

Журавли, журавли
И соловушки малы.

3. Мы весняночку поём,
Весну красную зовём.

Ой, поём, ой, поём,
Весну красную зовём.

Петушок.

(Латвийская народная песня.)

Русский текст А. Машистова.

Обработка И. Пономарёкова.

ВЕСЕЛО

mf

Ут - ром, толь - ко зорь - ка над зем -
-лёй вста - ёт, звон - ко на дво -
-ре наш пе - ту - шок по - ёт.
Пе - ту - шок, по - гром - че пой,
раз - бу - ди ме - ня с за - рёй !

1. Утром, только зорька над землёй встаёт,
Звонко на дворе наш петушок поёт.
Петушок, погромче пой,
Разбуди меня с зарёй!
2. Завтра начинается у нас покос,
Выйдет на луга трудиться весь колхоз.
Петушок, погромче пой,
Разбуди меня с зарёй!
3. Завтра мы решили все пораньше встать.
В день такой от взрослых нам нельзя отстать.
Петушок, погромче пой,
Разбуди меня с зарёй!

Весёлый лагерь.

(Песня венгерских пионеров.)

Слова Радо Лили.



Русский текст А. Тверского.

Мелодия Лоранда Иштвана.

Транскрипция В. Локтева.

ВЕСЕЛО, ЖИВО

mf



ле - то всех ре - бят на - век сдру -

ПРИПЕВ:

- жи - ло. Эй, дру - зья, вы пля -

- ши - те жи - вей! Но - ги в пляс - ке хо - дят

са - ми. На - шу пес - нию спо -

- ём - те друж - ней, пусть зве -

- нит о - на под ие - бе - са - ми!

1. Мы приехали сюда,—
Здесь студёная вода,
Белки по веткам скачут живо.
Утром, вечером и днём
Песни звонко мы поём,
Лето всех ребят навек сдружило.

Припев:

Эй, друзья, вы пляшите живей!
Ноги в пляске ходят сами.
Нашу песню споёмте дружней,
Пусть звенит она под небесами!

2. Песня гордо ввысь летит,
Ветер радостно шумит,
Солнышко в полдень светит ярко.
На зелёные луга!
На речные берега!
По волнам плыви вперёд, байдарка!
Припев.

3. Мы с утра пойдём в поход,
Нас вожатый поведёт,—
Смелым далёкий путь не страшен.
Пионер, шагай смелей!
Пой, ребята, веселей!
Расцветай, страна родная наша!

Припев:

Эй, друзья, вы пляшите живей!
Ноги в пляске ходят сами.
Нашу песню споёмте дружней,
Пусть звенит она под небесами!

Осень.


Слова А. Плещеева.

Музыка Ц. Кюи.

НЕ СПЕША

The musical score consists of six staves of music in G clef, 2/4 time, and a key signature of one flat. The lyrics are written below each staff. The first staff starts with 'Осень насту-пи-ла,' followed by 'вы-сох-ли цве-ты,' and 'и гля-дят у-'. The second staff continues with 'ны-ло го-лы-е ку-сты.' The third staff begins with 'Вя-нет и жел-те-ет трав-ка на лу-'. The fourth staff has lyrics 'гах,' 'толь-ко зе-ле-не-ет'. The fifth staff starts with 'о-зимь на по-лях.' The sixth staff concludes with 'Ту-ча не-бо'.

O - сень на - сту - пи - ла,
вы - сох - ли цве - ты, и гля - дят у -
ны - ло го - лы - е ку - сты.
Вя - нет и жел - те - ет трав - ка на лу -
- гах, толь - ко зе - ле - не - ет
о - зимь на по - лях. Ту - ча не - бо



Осень наступила,
 Высохли цветы,
 И глядят уныло.
 Голые кусты.

Вянет и желтеет
 Травка на лугах,
 Только зеленеет
 Озимь на полях.

Туча небо кроет,
 Солнце не блестит,
 Ветер в поле воет,
 Дождик моросит.

Зашумели воды
 Быстрого ручья,
 Птички улетели
 В теплые края.

Спор.

Музыка А. Гретри.

НЕ ОЧЕНЬ СКОРО

В. ле_ су о_ сёл с ку_ куш_ кой со_

— пер_ни_ ча_ ли раз: „Кто луч_ ше и при_

— ят_ ней у_ ме_ ет петь из

нас? Кто луч_ ше и при_

— ят_ ней у_ ме_ ет петь из нас?”

1. В лесу осёл с кукушкой соперничали раз:
«Кто лучше и приятней умеет петь из нас?». 2 раза.
2. «Конечно, я»,— кукушка пустилась куковать;
Осёл же, приосанясь, протяжно стал кричать. 2 раза.
3. Дуэт был так согласен у тех артистов двух,
Что, затыкая уши, бежал от них пастух. 2 раза.

Сурок.

Слова В. Гёте.

Русский перевод С. Спасского.

Музыка Л. Бетховена.

УМЕРЕННО

The musical score consists of three staves of music. The top staff is for the voice, starting with a treble clef and a key signature of one sharp. The lyrics begin with "Из кра - я в край впе -". The middle staff continues the melody, featuring eighth-note patterns and grace notes. The lyrics continue with "- рёд и - ду, су - рок всег - да со мно - ю; под". The bottom staff concludes the melody, ending with "ве - чер кров се - бе най - ду, су - рок всег - да со". The music is set to a steady tempo of 6/8 time.

мно_ ю. Ку_ соч_ ки хле_ ба нам да_ рят, су_

_рок всег_да со мно_ ю. И вот я сыт, и

вот я рад, и мой су_рок со мно_ ю.

Из края в край вперёд иду,
 Сурок всегда со мною;
 Под вечер кров себе найду,
 Сурок всегда со мною.
 Кусочки хлеба нам дарят,
 Сурок всегда со мною.
 И вот я сыт, и вот я рад,
 И мой сурок со мною.

2. Подайте грошик нам, друзья,
 Сурок всегда со мною.
 Обедать, право, должен я,
 И мой сурок со мною.
 Мы здесь пробудем до утра,
 И мой сурок со мною.
 А завтра снова в путь пора,
 Сурок всегда со мною.

Калыханка.

Музыка В. Моцарта.

СПАКОЙНА

p

Спі, ма_ я ра_ дась, за_ сні,

ў ха_ це па_ гас_ лі аг_ ні.

Пчол_ кі ѿса_ ду не гу_

дуць,

рыб_ кі ѿва_ дзе не плы_ вуць.

Ме_ сяц на не_ бе бліш_ чиць,

ме_ сяц ѿа_ кон_ ца гля_

-дзіць.

Воч_ кі сва_ е ты сам_ кні,

спі, ма_ я ра_ дась, за_ сні,

за_ сні,

за_ сні!

Спі, мая радасць, засні,
Ў хаце пагаслі агні.
Пчолкі ў саду не гудуць,
Рыбкі ў вадзе не плывуць.
Месяц на небе блішчыць,
Месяц ў аконца глядзіць:
Вочкі свае ты самкні,
Спі, мая радасць, засні,
Засні, засні!

Ў хаце ўсё сціхла даўно,
Ночка глядзіць у акно...
Над хатай вяз не скрыпіць,
Мышка за печкаю спіць.
Нехта ўздыхнуў за сцяной...
Я сцерагу твой спакой.
Вочкі свае ты самкні,
Спі, мая радасць, засні,
Засні, засні!

Весенняя*.

Слова А. Овербек.

Перевод Т. Сикорской.

Музыка В. Моцарта.

Переложение для 2-голосного хора А. Луканина.

ВЕСЕЛО

При - ди, вес - на, и сно - ва пусть

ро - щи о - жи - вут, под шум ру - чья ле -

- сно - го цве - ты в ле - су цве - тут! Пу -

- скай нас с солн - цем вме - сте раз -

* Песню можно исполнять в один голос.



1. Приди, весна, и нова
 Пусть рощи оживут,
 Под шум ручья лесного
 Цветы в лесу цветут!
 Пускай нас с солнцем вместе
 Разбудит птичий гам.
 Мы станем бегать с песней
 По рощам и лугам.

2. Хоть радостей бывает
 Немало и зимой:
 Лишь вечер наступает,
 Мы тешимся игрой.
 Для ёлки звёзды kleим,
 Бежим на снежный двор,
 Кататься вдруг затеем
 В санях с высоких гор.

3. Но птички вновь запели,
 На улице тепло!
 В лугах теперь веселье —
 Всё поле зацвело.
 Пусть солнце травы сушит,
 Сверкает тихий пруд,
 Пускай кричат кукушки
 И соловьи поют.

З М Е С Т

Стар.

Дзяржаўны гімн Беларускай ССР. Слова М. Клімковіча. Музыка Н. Сакалоўскага	3
--	---

Для I класа

Портрет Ільчыча. Слова М. Ивенсен. Музыка Л. Шульгина	9
Поздравім с Октябрём. Слова З. Александровой. Музыка И. Кишко	10
Парад на Красной плошчади. Слова Л. Некрасовой. Музыка А. Островского	12
Песня о школе. Слова Т. Масенко. Перевод с украинского Т. Волгиной. Музыка Н. Дремлюги	14
Святочная. Слова Г. Дземчанка. Музыка А. Філіпенкі	15
Мой флагок. Слова М. Ивенсен. Музыка В. Герчик	17
Октябрьата. Слова О. Высотской. Музыка М. Раухвергера	19
Прывітанне, восень! (Карагодная песня.) Слова Е. Благінай. Пераклад А. Вольскага. Музыка М. Шнейдермана	20
Осень. Слова М. Ивенсен. Музыка М. Красава	22
На грыбы. Слова І. Муравейкі. Музыка П. Падкавырава	23
Не Даед Мароз. Слова І. Муравейкі. Музыка Э. Тырманд	25
Навагодняя песня. Слова і музыка І. Каранеўскай	26
Новогодняя. Слова Г. Бойко. Музыка А. Филиппенко	27
Ёлочка. Слова З. Александровой. Музыка М. Красава	29
На лыжах. Музыка Д. Камінскага	31
Ледзяная гара. Музыка М. Анцава	32
Мороз. Слова А. Рождественской. Музыка Л. Шульгина	33
Снежный дом. (Шуточная.) Слова О. Высотской. Музыка Т. Попатенко	35
Шпак. Слова Я. Журбы. Музыка М. Анцава	37
Ку-ку! Слова Н. Френкель. Музыка М. Красава	38
Салавейка. Слова Г. Бойка. Музыка А. Філіпенкі	40
Синица. Слова А. Барто. Мелодия Т. Бражниковой. Обработка Е. Веврика	41
Кветачкі. Слова З. Бядулі. Музыка М. Анцава	44
Деревца. Слова А. Кузнецовой. Музыка Е. Тиличеевой	46
Май. Слова Хмаркі. Музыка М. Анцава	47
Пастушок. Слова П. Глебкі. Музыка М. Чуркіна	49

Пастушок. Слова Я. Журбы. Музыка П. Падкавырава	50
Песенька пра вожыка. (З оперы «Марынка».) Слова Э. Агніцвет. Музыка Р. Пукста	51
Бяжыць вожык. Слова народныя. Музыка М. Хаухлянца	52
Кот-мурлыка. Слова В. Швеца. Пераклад П. Макала. Музыка М. Хаухлянца	54
Дожджык. Тэкст народны. Апрацоўка У. Луцэвіч. Музыка Д. Камінскага	55
Дудочка. Слова Н. Френкель. Музыка М. Красева	57
Песенка самокатчика. Слова Л. Пелманиса. Перевод с латвийскаго М. Ивенсен. Музыка О. Гравитиса	58
Считалка. Слова С. Маршака. Мелодия Л. Потапенко	60
Калыханка. Слова народныя. Музыка А. Туранкова	62
З буйных ліп і бяроз. Слова Я. Купалы. Мелодыя народная	63
Грыбкі. Мелодыя народная	64
Пайшоў коўзацица каток. Слова С. Шушкевіча. Мелодыя народная	66
Ладачкі, ладушки. Слова і мелодыя народныя	67
Козанька белая. Слова і мелодыя народныя	68
Гэй ты, воўчанька. (Беларуская народная песня.)	69
Зайчык-грайчык. Слова З. Бядулі. Мелодыя народная	70
Сядзіць камар на дубочку. (Беларуская народная жартуюная песня.)	72
Саўка ды Грышка. (Беларуская народная песня.)	73
Дуда. (Беларуская народная песня.)	75
Всем, Надюша, расскажи. (Белорусская игровая песня.) Перевод Н. Найдёновой	77
Во поле берёза стояла. (Русская народная песня.)	79
Весёлые гуси. (Украинская народная песня.) Слова М. Клоковой	81
На зелёном лугу. (Русская народная песня.)	83
Скок, скок, поскок. (Канон.)	—
Зайчик. (Украинская народная песня.) Свободный перевод М. Клоковой. Обработка М. Красева	84
Веснянка. (Украинская народная песня.) Слова О. Высотской	85
Ай-я, жу-жу. (Латвийская народная песня.) Перевод В. Винникова	86
Мой конёк. (Чешская народная песня.)	88
Гусыня. (Немецкая народная песня.) Вольный перевод А. Кузнецовой	90
Пение птиц. (Польская народная песня.) Русский текст Л. Глазковой	92
Весна. (Немецкая песня.) Перевод С. Карагыгиной. Музыкальная редакция В. Карагыгина	93
Тень-тень. Слова народные. Музыка В. Калинникова	94
Маляр. Слова Д. Дятловской. Музыка Ф. Лещинской	95

Для II класа

Ленінскім шляхам. Слова С. Блатуна. Музыка М. Наско	99
Это Ленин наш родной. (Башкирская детская песня.) Слова Л. Некрасовой. Музыка Х. Заимова	101
Звёзды Кремля. Слова Н. Френкель. Музыка М. Красева	103

Часы Кремля. Слова С. Вышеславцевой. Музыка В. Герчик	105
Песенка про звёздочку. Слова З. Александровой. Музыка М. Иорданского	107
Песня о пограничнике. Слова О. Высотской. Музыка С. Бугославского	109
Першамай. Слова А. Александровича. Музыка П. Падкавырава	110
Мы славім Першамай. Слова Я. Журбы. Музыка М. Шнэйдермана	111
Дружна з ахвотай. Слова Ц. Гартнага. Музыка А. Туранкова	113
Сымонка. Слова П. Глебкі. Музыка М. Чуркіна	114
Восень. Слова Я. Журбы. Музыка А. Туранкова	116
Восень залатая. Слова Я. Журбы. Музыка А. Туранкова	118
Осенняя песенка. Слова А. Плещеева. Музыка Д. Васильева-Буглая	120
Скворушка прощается. Слова М. Ивенсен. Музыка Т. Попатенко	121
Ели спят. Слова Н. Никулиной. Музыка В. Истомина	123
Возле ёлки. Слова С. Вышеславцевой. Музыка В. Герчик	125
Елачка. Слова Е. Кудашавай. Музыка Л. Бекман	126
Песня Даэда Мароза. Слова П. Бондарава. Музыка І. Ронькіна	127
На горцы. Слова А. Ставера. Музыка А. Туранкова	129
Лыжнікі. Слова Э. Аеняцвет. Музыка П. Падкавырава	130
Почему медведь зимой спит. Слова А. Коваленкова. Музыка Л. Книппера	132
Ветрык. (Беларуская народная песня.)	134
Птичий дом. Слова О. Высотской. Музыка Д. Кабалевского	135
Прыляцелі шпакі. Слова Я. Пущы. Музыка П. Падкавырава	137
Весенняя песенка. Слова Н. Виноградовой. Музыка С. Полонского	138
Ландыш. Слова Н. Френкель. Музыка М. Красава	140
Красные маки. Слова О. Высотской. Музыка М. Раухвергера	142
Липка. Слова П. Воронько. Перевод с украинского С. Маршака. Музыка М. Красава	144
Синичка. Слова М. Клоковой. Музыка М. Красава	146
Кукушка. Слова М. Клоковой. Музыка М. Красава	147
Кукарэка-недарэка. Слова С. Шушкевича. Музыка В. Истоміна	149
Дождь. Слова Л. Некрасовой. Музыка Е. Тиличеевой	150
По солнышку. Музыка Н. Преображенского	151
Паравозік. Слова Я. Купалы. Музыка М. Чуркіна	152
Скачы, ножка. Слова І. Муравейкі. Музыка М. Хаухлянца	153
Вераб'ёвы гости. Слова П. Пранузы. Музыка В. Жубінскай	154
Кот Васька. Музыка Г. Лобачёва	155
Дудка. Слова народные. Музыка С. Алхімовіч	156
Колеры года. Слова І. Муравейкі. Музыка М. Хаухлянца	157
Гама. Слова А. Шабуневича. Музыка М. Лагуна	159
Верабейчики. Мелодия народная	161
✓ Уцякай, мароз-дзядуля. Слова Я. Коласа. Мелодия народная	162
Перапёлка. (Беларуская народная песня.)	163
Мікіта. (Беларускі народны танець.)	165
Калыханка. Мелодия народная. Запіс Г. Цітковіча	167
Мая мама. Слова І. Муравейкі. Музыка А. Туранкова	169
Как на тоненький ледок. (Русская народная песня.)	170

Перед весной. (Русская народная песня.) (Из сборника «Детские песни» под редакцией П. Чайковского)	172
Как под наши ворота. (Русская народная песня.) Гармонизация А. Гречанинова	174
Там за речкой, там за перевалом. (Русская народная песня)	176
Ходила младёшенька по борочку. (Русская народная песня)	178
Калина. (Русская народная песня)	179
Ой, в лесу есть калина. (Украинская народная песня.) Обработка Л. Ревуцкого	180
Журавель. (Украинская народная песня)	182
Два цыплёнка. (Литовская народная песня.) Перевод Н. Найдёновой	184
Добрый мельник. (Литовская народная песня.) Свободный перевод В. Рождественского и Н. Найдёновой. Гармонизация В. Шипулина	185
Охотничья. (Польская народная шуточная песня.) Русский текст Н. Добранской	187
Пастушка. (Чешская народная песня.) Русский текст Л. Некрасовой	188
Сорока. (Чешская народная шуточная песня.) Русский текст М. Красева	190
Мы собрали сливы. (Моравская народная песня.) Обработка А. Шебестика	192
Пастушья песня. (Французская народная песня.) Русский текст Т. Сикорской	193
Колыбельная. Слова народные. Музыка А. Лядова	195
Метель. Слова Н. Новикова. Музыка Н. Потоловского	196
Стонет стар человечек. Мелодия Э. Гумпердинка. Обработка М. Иорданского	198
Мишка с куклой. Перевод с польского Н. Найдёновой. Музыка и слова М. Коцурбиной	200

Для III класса

Святло Ільчя. Слова А. Дзеружинскага. Музыка Д. Камінскага	205
Наш Ленін. Слова А. Вольскага. Музыка В. Істоміна	207
Песня о великом Ленине. Слова Т. Волгиной. Музыка А. Филиппенко	210
Песня о Родине. (Слова М. Познанской. Перевод с украинского М. Ивенсен. Музыка А. Филиппенко)	212
Наш край. Слова А. Пришельца. Музыка Д. Кабалевского	214
Звёздочка. Слова В. Викторова. Музыка Д. Кабалевского	216
Октябрьта. Слова С. Богомазова. Музыка А. Александрова	218
Піянериам. Слова Я. Коласа. Музыка Н. Сакалоўскага	221
Пионерское звено. Слова О. Высотской. Музыка Д. Кабалевского	223
Стой, кто идёт? Слова С. Погореловского. Музыка В. Соловьёва-Седого	226
Ёлка. Слова Т. Волгиной. Музыка А. Филиппенко	229
Новы год. Слова А. Вольскага. Музыка М. Шнейдермана	231
Уж ты, зимушка-зима. Слова народные. Музыка А. Александрова	233
Проводы зимы. Слова И. Устюжанина. Музыка Н. Римского-Корсакова	234
Ветер по морю гуляет. Слова А. Пушкина. Музыка М. Красева	237
Пчала. Слова А. Вольскага. Музыка П. Ахраменки	239
Пчолка. Слова Я. Журбы. Музыка М. Чуркіна	241
Песенка про чибиса. Слова А. Пришельца. Музыка М. Иорданского	243
А зязулька кукавала. Слова Я. Купалы. Музыка П. Падкавырава	245

Поле. Слова Я. Купалы. Музыка Я. Цікоцкага	247
Чыгунка. Слова Я. Коласа. Музыка Н. Сакалоўскага	249
Певень. Слова Я. Коласа. Музыка А. Туранкова	251
Чижик-прыжик и Зойка. Слова Т. Волгиной. Музыка А. Филиппенко	253
Любитель-рыболов. (Шуточная песенка.) Слова А. Барто. Музыка М. Стародомского	255
Хто ён? (Песня-загадка.) Слова Э. Агніцвет. Музыка П. Падкавырава	257
Мы на змену ідём. Слова С. Шушкевіча. Музыка В. Істоміна	259
Песенка про четыре песенки. Слова М. Івенсен. Музыка А. Александрова	261
В лодке. Слова О. Высотской. Музыка М. Раухвергера	263
Пастушок. Слова Я. Журбы. Музыка М. Чуркіна	265
Земляничка. Слова С. Вышеславцевой. Музыка В. Герчик	267
Беларусская танцевальная. Слова і мелодыя Э. Багуслаўскай	269
Канікулы. Слова А. Ставера. Музыка І. Кузняцова	271
Плянерская. Музыка А. Туранкова	274
Про Петю. Слова Н. Галь. Музыка Д. Кабалевского	276
Золотое лето. Слова Н. Вінаградавай. Пераклад П. Макалля. Музыка С. Плонскага	278
Восень. Слова Я. Журбы. Мелодыя народная	280
Юрачка. (Беларускі народны танец.) («З цыкла Дзіцячае.») Слова Я. Купалы	281
Не сядзіцца ў хаце. Слова Я. Коласа. Мелодыя народная	283
Ой, праляталі два галубочки. Вяснянка. (Беларуская народная песня.)	285
Вясна. Слова Я. Коласа. Музыка народная	287
Зайграй жа мне, дударочку. (Беларуская народная песня.)	289
Кукушечка. (Русская народная песня.)	291
Шла тропинка. (Русская народная хороводная песня.)	292
Ай, на горе дуб, дуб. (Русская народная песня.)	293
Земелюшка-чернозём. (Русская народная песня.)	294
Как у наших у ворот. (Русская народная песня.) Обработка А. Луканина	296
Как пошли наши подружки. (Русская народная песня.) Обработка А. Луканина	297
У меня ль во садочке. (Русская народная песня.)	298
Пойду ль я, выйду ль я. (Русская народная песня.)	300
Песня болгарских школьников. Слова Н. Треандофиловой. Перевод Л. Некрасовой. Обработка А. Долуханяна	301
Кадэ Руссель. (Французская народная песня.) Обработка Ж. Векерлена	303
Зязюля. (Швейцарская народная песня.) Пераклад І. Хвораста	305
Песня урожая. (Шведская (готландская) народная песня.) Обработка Ф. Мёлера	307
Бежит дорожка дальняя. (Индонезийская народная песня.) Русский текст Л. Шишко	309
Весенняя песенка. Слова И. Белоусова. Музыка Ц. Кюи	312
Мы расцём. Слова Я. Анткевіч. Пераклад А. Вольскага. Музыка С. Пружынскага	314

Для IV класа

Песня о Ленине. Слова Т. Слендиаровой. Музыка З. Левиной	319
Слова Леніна. Слова А. Русака. Музыка Р. Пукста	321

Имя Ленина. Слова М. Светлова. Музыка И. Троска	323
Ленин жив. Слова П. Руммо. Русский текст О. Высотской. Музыка Л. Таутса	325
Край мой любы. Слова П. Броўкі. Музыка Шуміліна	327
Мы любим родную Отчизну. Слова О. Марунич. Перевод с украинского И. Тугковской. Музыка И. Кишко	329
✓ Новы край. Слова Я. Коласа. Музыка А. Багатырова	331
Марш юных пионеров. Слова А. Жарова. Музыка С. Дежкина	333
Бьют барабаны. (Из кинокарты «Судьба барабанщика».) Слова Я. Акима. Музыка Л. Шварца	335
Письмо пограничникам. Слова О. Высотской. Музыка Е. Жарковского	338
Учил Суворов. Слова М. Левашова. Музыка А. Новикова	340
Мы — шчаслівые рабяты. Музыка А. Туранкова	342
Жніво ў калгасе. Слова А. Якімовіча. Музыка Н. Сакалоўскага	344
Зорка. Тэкст А. Александровіча. Музыка А. Туранкова	346
Пионерская спортивная. Слова П. Градова. Музыка В. Мурадели	348
Совсем наоборот. (Шуточная.) Слова Т. Волгиной. Музыка А. Филиппенко	351
Маладыя паляўнічыя. Слова А. Астрэйкі. Музыка А. Багатырова	354
Ёлочная хороводная. Слова Ходосова. Музыка И. Любана	356
Ёлочная песня. Слова В. Гладышевой. Музыка А. Александрова	358
Зимний праздник. Слова Н. Саконской. Музыка М. Раухвергера	360
Ручай. Слова Я. Коласа. Музыка М. Чуркіна	363
Ручей. Слова Е. Рывиной. Музыка С. Чичериной	365
Овощи. Слова Ю. Тувима. Перевод с польского С. Михалкова. Музыка Э. Сильин	367
Наши птички. Слова А. Гурло. Музыка М. Хаухлянцева	369
Першамайская. Музыка А. Туранкова	372
Піянэрская паходная. Слова Э. Агніцвет. Музыка У. Алоўнікава	375
Лагерная песня. Слова Л. Лаврова. Музыка Д. Кабалевского	378
Лясны аганёк. Слова А. Астрэйкі. Музыка М. Лагуна	380
Кліча вечер свежы. Слова Э. Агніцвет. Музыка П. Падкавырава	383
Дарога. Слова П. Пранузы. Музыка В. Жубінскай	385
У паход. (Песня юных краяведаў.) Слова Н. Гілевіча. Музыка І. Кузняцова	387
Як крыніца цяча	389
Узышоў свецел месячык. (Сучасная беларуская народная песня.)	390
Із далёкіх із краёў	392
Песня пра Заслонава	393
Вясёлая старонка. (Рэвалюцыйная песня Заходнай Беларусі.)	395
Жавараначкі, прыляціце. (Стараадынная беларуская народная песня-вяснянка.)	397
Ох, і сеяла Ульяніца ляюк	399
Як пайду я па Дунаю. (Беларуская народная песня.)	401
Як пагнала бабуленка куранятак пасці. (Беларуская народная песня.) Апрацоўка Г. Цітовіча	403
Смело, товарищи, в ногу! (Старая революционная песня.) Слова Л. Разина	407
По долинам и по взгорьям. (Партизанская.) Слова С. Алымова. Мелодия Атурова. Обработка А. В. Александрова	409
Маленький барабанщик. (Немецкая революционная песня.) Перевод М. Светлова	411

Как в лесу, лесу, лесочке. (Русская народная песня.) Обработка С. Полонского	413
Вдоль по улице молодчик идёт. (Русская народная песня.) Обработка Д. Яичкова	415
Здравствуй, гостья-зима! (Мелодия русской народной песни.) Слова И. Ники- тина. Обработка Н. Римского-Корсакова	417
Соловей, соловеюшка. (Русская народная хороводная песня.) Обработка А. Луканина	419
В тёмном лесе. (Русская народная песня.)	420
Лён зеленой. (Русская народная песня.)	421
Сад. (Русская народная песня.)	424
Веснянка. (Украинская народная песня.) Русский текст Н. Френкель. Обра- ботка А. Луканина	426
Петушок. (Латвийская народная песня.) Русский текст А. Маштова. Обра- ботка И. Пономарькова	427
Весёлый лагерь. (Песня венгерских пионеров.) Слова Радо Лили. Русский текст А. Тверского. Мелодия Лоранда Иштвана. Транскрипция В. Локтева .	429
Осень. Слова А. Плещеева. Музыка Ц. Кюи	432
Спор. Музыка А. Гретри	434
Сурок. Слова В. Гёте. Русский перевод С. Спасского. Музыка Л. Бетховена .	436
Калыханка. Музыка В. Моцарта	438
Весенняя. Слова А. Овербек. Перевод Т. Сикорской. Музыка В. Моцарта. Пе- реложение для 2-голосного хора А. Луканина	440

На белорусском языке

ПЕСНИ

Сборник для I—IV классов восьмилетней школы

Государственное
учебно-педагогическое издательство
Министерства просвещения БССР
Минск, Ленинский проспект, 83-а

* * *

Рэдактар В. В. Рудакоўскі
Тэхнічны рэдактар А. І. Сасіновіч
Карэктар Л. С. Анціпенка


* * *

Здадзена ў набор 31/V 1961 г. Падпісана да друку
14/X 1961 г. Тыраж 6900 экз. Фармат 70×90¹⁶.
Фіз. друк. арк. 28. Ум. друк. арк. 32,76. Уч.-выд.
арк. 24,6. Цана 1 руб. 01 кап. Зак. 318.

* * *

Паліграфкамбінат імя Я. Коласа
Галоўы выдата Міністэрства культуры БССР,
Мінск, Чырвоная, 23.





Донецкій області та Дніпропетровській області відповідно до вимог Указу Президента України від 27 квітня 2001 року № 452 "Про підготовку та реалізацію державної програми з підтримки землеробства та сільськогосподарської промисловості на 2001 рік".
Інформація про це відображення відсутня в зазначеному Указі.
Слідчий комісар, який виконує обов'язки заступника Головного прокурора України з питань державного аудиту, відповідає про те, що відсутність відповідної інформації є наслідком недостатньої точності та деталізації викладу в Указі.
Слідчий комісар, який виконує обов'язки заступника Головного прокурора України з питань державного аудиту, відповідає про те, що відсутність відповідної інформації є наслідком недостатньої точності та деталізації викладу в Указі.

ІІ. ЗАВІРЕННЯ


Заключення про відповідальність

Підготувавши
засіданням державного аудиту
Дніпропетровської та Донецької областей та
Дніпропетровської міської ради

Замінник Г. В. Руденко

Замінник Г. В. Руденко

Заключення про відповідальність
директора фінансово-економічного управління ДКП
Сергія Неструєва



К

2009

Цена 1 р. 01 к.

2012



B00000023 10005